

**ПРАГРАМА ЗАКЛЮЧНЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ
IV РЭСПУБЛІКАНСКАГА ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ
ДАСЛЕДЧЫХ ПРАЕКТАЎ НАВУЧЭНЦАЎ “НАШЧАДКІ
ТРАДЫЦЫЙ”**

21-22 лістапада 2024 г. Мінск, вул. Фабрыцыуса, 5 (НЦМТДМ)

21 лістапада	
14.00–14.30	УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ
ТВОРЧАЯ АБАРОНА-ПРЭЗЕНТАЦЫЯ ПРАЕКТАЎ 14.30–17.20	
14.30–15.40	<p>НАМІНАЦЫЯ “МУЗЫЧНАЯ СПАДЧЫНА МАЁЙ РАДЗІМЫ”</p> <p>1. “Тудараўская кадрыля – узор беларускага музычнага мастацтва” ДУА “Цэнтр тэхнічнай і мастацкай творчасці дзяцей і моладзі Фрунзенскага раёна г. Мінска «Зорка»”.</p> <p>2. “Мотальскія скарбы” ДУА “Іванаўскі раённы цэнтр дзіцячай творчасці”.</p> <p>3. “Бясконцае кола ліры” ДУДА “Сенненскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі”.</p> <p>4. “Запаветны напеў. Акарына” ДУА “Шчучынскі палац творчасці дзяцей і моладзі”.</p> <p>5. “Побытавыя танцы Магілёўшчыны” ДУДА “Магілёўскі абласны цэнтр творчасці”</p>
15.40–16.00	<i>Перапынак</i>
16.00–17.20	<p>НАМІНАЦЫЯ “КУЛЬТУРНЫЯ ТРАДЫЦЫІ І АБРАДЫ РОДНАГА КРАЮ”</p> <p>1. “Бабуліны пачастункі” ДУА “Кобрынскі раённы цэнтр дзіцячай творчасці”.</p> <p>2. “«Куфэрак бабы Каці». Шчодрок” ДУА “Сярэдняя школа № 3 г. Жыткавічы імя І.М. Банава”.</p> <p>3. “«Мядзведжая акадэмія»: як у батлейцы ажыла гісторыя Смаргоні” ДУА “Смаргонскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі”.</p> <p>4. “І далікатны кветкавы вянок не звяне” ДУА “Слуцкі Цэнтр дзіцячай творчасці”.</p> <p>5. “Свята вясновага раўнадзенства: абрад «Саракі» в. Чухава” ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” Пінскага раёна на базе ДУА “Чухаўская сярэдняя школа”.</p> <p>6. “Смачна есці! Каштоўнасці малой радзімы” ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі г. Калінкавічы”</p>

22 лістапада

**ТВОРЧАЯ АБАРОНА-ПРЭЗЕНТАЦЫЯ ПРАЕКТАЎ (ПРАЦЯГ)
9.30–11.00**

9.30–11.00	<p>НАМІНАЦЫЯ “РУКАТВОРНЫЯ ПОМНІКІ НАРОДНАГА МАСТАЦТВА МАЁЙ КРАІНЫ”</p> <p>1. “Традыцыі шапавальства і выцінанкі – ад вытокаў да творчасці” Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі.</p> <p>2. “Віцебская маёліка” ДУДА “Віцебскі абласны палац дзяцей і моладзі”.</p> <p>3. “Неглюбскія прыкрасы” ДУА “Веткаўскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі”.</p> <p>4. “Узорны вянок набойкі” ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Брэста”.</p> <p>5. “Хустка: традыцыйны аксесуар з характарам” ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Цэнтральнага раёна г. Гомеля”.</p> <p>6. “Тэхніка вышыўкі насцілам і яе ўвасабленне ў калекцыі «Радавод»” УА “Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і моладзі”.</p> <p>7. “Лён-лянок – бялюсенькі кужалёк...” ДУА “Уваравіцкі цэнтр дзіцячай творчасці Буда-Кашалёўскага раёна”</p>
11.00–12.00	<p><i>Падвядзенне вынікаў. Работа журы фестывалю-конкурсу</i></p>
12.00–13.00	<p>УРАЧЫСТАЯ ЦЫРЫМОНІЯ ЎЗНАГАРОДЖАННЯ ПЕРАМОЖЦАЎ І ПРЫЗЁРАЎ</p>